

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Кафедра таможенного дела

Аннотация к дипломной работе

**ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ**

Васильчик Олег Евгеньевич

Научный руководитель – старший преподаватель, Л.В. Орлова

Минск, 2021

АННОТАЦИЯ

1. Структура и объем дипломной работы

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, списка использованных источников. Общий объем работы составляет 89 страниц. Работа включает 21 рисунок, 4 таблицы, 34 источника.

2. Ключевые слова

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ТОРГОВЛЯ, ВТО, МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ, ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ.

3. Содержание работы

Объект исследования: международная торговля.

Предмет исследования: таможенное регулирование международной торговли.

Методы исследования: аналитический, сравнения и оценки, синтез, индукция, дедукция, системный подход, сравнительный анализ, статистический, графико-аналитические построения.

Полученные результаты и их новизна: разработаны направления развития таможенного регулирования в международной торговле, как средство обеспечения экономической безопасности.

Область возможного практического применения: деятельность таможенных органов приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

АНАТАЦЫЯ

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, пераліку ўмоўных абазначэнняў, рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц. Агульны аб'ём працы складае 89 старонак. Праца ўключае 21 малюнак, 4 табліцы, 34 крыніцы.

2. Ключавыя словы:

МЫТНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, ГАНДАЛЬ, СГА, МІЖНАРОДНАЯ ГАНДАЛЬ, МЫТНА-ТАРЫФНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, МЫТНЫ КАНТРОЛЬ

3. Змест працы

Аб'ект даследавання: міжнародная гандаль.

Прадмет даследавання: мытная рэгуляванне ў міжнароднай гандлі.

Метады даследавання: аналітычны, параўнання і ацэнкі, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя, сістэмны падыход, параўнальны аналіз, статыстычны, графікамі-аналітычныя пабудовы.

Атрыманыя вынікі і іх навізна: распрацаваны напрамкі развіцця мытнага рэгулявання ў міжнародным гандлі, як сродак забеспячэння эканамічнай бяспекі.

Вобласць магчымага практычнага прымянення: дзейнасць мытных органаў прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а все запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

ANNOTATION

1. Structure and scope of the diploma work

The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, list of symbols, diploma work summary, introduction, and list of references. Total scope of work is 89 pages. The work includes 21 figures, 4 tables, 34 sources.

2. Keywords:

CUSTOMS REGULATION, TRADE, WTO, INTERNATIONAL TRADE, CUSTOMS and TARIFF REGULATION, CUSTOMS CONTROL.

3. The content of the work

Research object: international trade.

Object of research: customs regulation in international trade.

Research methods: analytical, comparisons and evaluations, synthesis, induction, deduction, systems approach, comparative analysis, statistical, graphic-analytical constructions.

The received results and their novelty: the directions of development of customs regulation in international trade as a means of ensuring economic security are developed.

Area of possible practical application: activity of customs authorities the computational and analytical material given in it correctly and objectively reflects a condition of the studied process, and all theoretical, methodological and methodical provisions and concepts borrowed from literary and other sources are followed by references to their authors.